

■ На экране

ЗОРНЫЯ ВОЙНЫ

Першыя шчасліўчыкі ўжо змаглі ўбачыць на вялікім экране касмічную оперу, сёмы эпизод легендарнай сагі, фільм «Зорныя войны». Абуджэнне сілы». Прэм'ера карціны адбылася ў Лос-Анджэлесе 14 снежня, а ў беларускіх кінатэатрах яе пракат пачаўся ўчора. Фільм з'яўляецца не проста адзінкавым працягам знакамітай сагі, але і першым эпизодам наступнай трылогіі. І нават гэта, верагодна, не мяжа.



Можна сказаць, ёсць сусветны кінематограф, а ёсць сага «Зорныя войны». Гэта асобная культура, таксама ад слова «культ». Напэўна, ні адзін іншы фільм не мае столькі шычрых фанатаў і не можа пахваліцца такім паспяховым уздзеяннем на культурнае і пазакультурнае жыццё — у выглядзе адсылак да фільмаў, продажу сімвалічнай атрыбутыкі (напрыклад штучнага мяча джэда), выкарыстання вобраза Дарта Вейдэра (нават у палітыцы).

Кінакрытыкі даўно выказалі меркаванне, што фільм стане адным з самых прыбытковых у гісторыі кіно. Хто ведае, можа, і самым прыбытковым. Перадпродаж квітку выклікаў такі ажыятаж, што гэты прагноз выглядае больш чым рэалістычным. Рэкорд папярэдніх продажаў фільм «Зорныя войны. Абуджэнне сілы» ўжо пабіў. У ЗША кошт квітку у спекулянтаў вырас да васьмі тысяч долараў, а гэта ў тысячу разоў перавышае кошт білета ў касе.

Навіна пра тое, што сага «Зорныя войны» атрымае працяг, была агучана яшчэ ў 2012 годзе, калі Джордж Лукас, рэжысёр усіх шасці эпизодаў, прадаў франшызу на здымкі працягу кампаніі Walt Disney. Які потым аказалася, Лукас сам хацеў зняць наступную трылогію і першы фільм з яе планаваў выпусціць на экран у маі 2015 года. Але ад прапаноў кампаніі Walt Disney не змог адмовіцца. Так ці інакш, «бацька» сагі не застаўся без справы: у працы над сёмым эпизодам «Зорных войнаў» ён выступіў кансультантам. А рэжысёрам новага фільма стаў Джэй Джэй Абрамс.

З таго, што адбываецца ў сёмым эпизодзе, да прагляду вядома мала. Стваральнікі фільма прадастаўлялі інфармацыю вельмі дазважанымі інтрыгуючымі порцыямі. Загадкавым аказаўся і трылер, апублікаваны ў кастрычніку гэтага года. У секіве адразу з'явілася маса аб'ёмных і падрабязных разбораў дзеля выцягнення большай колькасці інфармацыі.

Дзеянні сёмага эпизоду адбываюцца прыкладна праз трыццаць гадоў пасля шостага эпизоду «Вяртанне джэда» (чацвёрты, пяты і шосты эпизоды — другая трылогія — былі зняты Джорджам Лукасам раней, чым першая трылогія), у сюжэце будучь задзейнічаны ўжо знаёмыя персанажы — Люк Скайуокер, Хан Соло, прынцэса Лея і Чубака.

Невядома, як у апавядальную канву будучь упісаны Цёмная старана, ордэн джэдаяў, сіла і сам Дарт Вейдэр. У трылеры апошні мільгае ў выглядзе пакарабачанай маскі, у бок якой персанаж Кайло Рэн кажа «нішто не зможа нас спыніць» і абяцае «завяршыць пачатае».

У кіназал мы пойдем не без асцярогі: як новы рэжысёр справіўся з гэтым матэрыялам? Але спадзяёмся, што сага застанецца на адпаветным узроўні.

Хай будзе з вамі сіла.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ.
katsyalovich@vziazda.by

ПЯТНІЦА, 25 СНЕЖНЯ

1

БЕЛАРУСЬ 1

6.35 Меладрама «Каханне прыходзіць не адно». 8.10 Слова Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Божае нараджэнне. 8.20, 9.45 Меладрама «Падзяліся шчасцем сваім». 1—4-я серыі. 9.00, 12.00, 15.00 Навіны. 13.20, 15.25 Меладрама «Усё будзе добра». 1—4-я серыі. 17.30 Камедыя «Мамы 3». 19.15 Камедыя «Бармэн». 21.00 Панарама. 21.35 Меладрама «Калі яго зусім не чакаеш». 0.55 Дзень спорту.

2

БЕЛАРУСЬ 2

6.55, 21.05 Тэлебарометр. 7.00, 0.10 Камедыя «Пасылка з Марса». 9.10 М/ф «Сакрэтная служба Санта Клауса». 10.50 Камедыя «Оптам танней». 12.35 Камедыя «Оптам танней 2». 14.15 Капейка ў капейку. 14.50 Серыял «Васьмідзясятых». 16.00 Серыял «Кухня». 17.10 Баявік «Рэд 2». 19.10 Выбар гледачоў. Фантастыка «Людзі Ікс: Пачатак. Расамаха». 21.10 Трылер «Ілюзія падману». 22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНА. 23.25 Рэпарцёр.

3

БЕЛАРУСЬ 3

7.30, 14.00, 17.35, 23.30 «Калейдаскоп». 7.45 «Сусветная карцінная галерэя». 8.20, 17.50, 23.45 «Размовы пра духоўнае». 8.30 «Нага». Драма. 10.00 «Зорку за сцінгер». Дак. фільм.

ВТВ

ВТВ

6.00 Скетч-шоу «Адна за ўсіх». 6.30, 23.05, 4.30 Скетч-шоу «6 кадраў». 7.00, 4.00 «Лаві момант». 7.30 М/ф «Смяшарыкі». 7.45 М/ф «Маша і мядзведзь». 8.00 «Ералаш». 9.00 Серыял «Вароніны». 10.00, 2.00 «Турбаміксер». 12.00 М/ф «Пчолка Мая». 13.30 Фэнтэзі «Ёка». 15.15, 0.00 «Задорны дзень». Канцэрт М. Задорнава. 18.45 Камедыя «Астэрыкс і Абелікс супраць Цэзара». 21.00 Камедыя «Астэрыкс і Абелікс: місія Клеапатра». 5.00 «Зорны Новы год!»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс». 10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Навіны культуры. 10.20 «Павел І». Дак. фільм. 11.15 «Пётр Фаменка. Лёгкае дыханне». Дак. фільм. 12.05 «Пісьмы з правінцыі». Іванава. 12.30 «Валянціна Цялегіна». Дак. фільм. 13.10 «Член урада». Маст. фільм. 14.50 «Эдгар Дэга». Дак. фільм. 15.10 Да 75-годдзя Уладзіміра Енішэрлава. «Эпизоды». 15.50 «Царская ложа». 16.30 «Калі егіпцяне плавалі па Чырвоным моры». Дак. фільм. 17.25 «Закінуты свет закрытых гарадоў». Дак. фільм. 18.05 «Кшыштаф Пендарэцкі. Шлях праз лабірынт». Дак. фільм. 19.00 Смаханастальгія. 19.45 Усерасійскі адкрыты тэлевізійны конкурс юных талентаў «Сіняя птушка». 21.30 Кіно на ўсе часы. «Серенада Сонечнай даліны». Маст. фільм. 22.55 «Андрэа Бачэлі. Маё Раство». Канцэрт у Лос-Анджэлесе.

10.45 «Зімовая вішня». Меладрама.



12.15 «Таямніца душы». Нараджэнне Хрыстова. Гісторыя і традыцыі свята. 12.40 «Свежына з салютам». Камедыя. 14.15 Пасланне і блаславенне «Граду і Свету» з Ватыкана з удзелам Папы Рымскага Францыска. 15.00 «Снежная каралева». М/ф. 16.05 «Чароўны свет аперэты». 18.00 «Забытая мелодыя для флейты». Меладрама. 20.10 «Камертон». Мая Бараташвілі, салістка Канцэртнага аркестра «Тбілісі Биг Бэнд». 20.40 «Калыханка». 21.00 «Песні навагодніх нацэй». 60-я гады. 21.30 «І класіка, і джаз». Канцэрт піяніста-віртуоза Дзяніса Мацуева. 22.40 «Музыкант». Піяніст, народны артыст Расіі Дзяніс Мацуеў. Дак. фільм.

5

БЕЛАРУСЬ 5

7.25, 19.20, 23.35 Pro спорт. Навіны. 7.35 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Цмокі-Мінск» — «Хімкі». 9.15 Хакей. Белнафтахім — чэмпіянат Беларусі. Другі этап. «Нёман» (Гродна) — «Юнацтва-Мінск». 11.05 Мастацкая гімнастыка. Baby Cup. 13.15 Хакей. КХЛ. «Мядзвешчак» (Заграб) — «Дынама» (Мінск). 15.10 Спорт-мікс.

0.10 Мастсавет.

0.15 «Старэйшая сястра». Маст. фільм. 1.55 «Шукальнікі». «Апошні палёт Леванеўскага». 2.45 «Роберт Бернс». Дак. фільм.

НОВАЛЬГІЯ

НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскай: «Злачынасы: да і пасля перабудовы». 2006 год. 7.05, 8.00, 9.40, 11.00, 12.45, 14.35, 15.40, 17.00, 19.05, 20.35, 21.40, 23.00, 2.20, 3.40, 5.00 Музыкальная настальгія. 7.30 Маст. фільм «Камэкс». 8.45, 14.45, 20.45, 2.45 Кіначасопіс «Хачу ўсё ведаць!». 9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час». 10.00, 16.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР». 12.00 «Эліта Краіны Саветаў». Яўген Сцяблоў. 2007 год. 13.30 Маст. фільм «Нянавісць». 18.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1992. 1-я частка. Ірына Хакамада. 19.30 Маст. фільм «Начны матчыккі». 22.00 «Колба часу». 0.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. Галіна Хомчык. 2007 год. 1.00 Маст. фільм «Кветкі для Олі».

★EUROSPORT 1

EUROSPORT

5.00 Watts! Спецыяльны кастрычніцкі выпуск. 5.30 Watts! Спецыяльны студзеньскі выпуск. 6.30, 4.30 Watts! Спецыяльны лютаўскі выпуск. 7.30 Watts! Спецыяльны сакавіцкі выпуск. 8.30 Watts! Спецыяльны красавіцкі выпуск. 9.30 Watts! Спецыяльны майскі выпуск. 10.30 Watts! Спецыяльны чэрвеньскі выпуск. 11.30 Watts! Спецыяльны жнівеньскі выпуск. 12.30 Watts! Спецыяльны вераснёўскі выпуск.

15.25 «Спорт, спорт, спорт». Кароль Румель. 15.55 Танцавальны спорт. Турнір серыі Гранд-слэм. Масква. 16.55 Танцавальны спорт. Турнір серыі Гранд-слэм. Шанхай. 17.50 Свет англійскай прэм'ер-лігі. 18.20 Піт-стоп. 18.50 Фактар сілы. 19.25 Міжнародныя спаборніцтвы па танцавальным спорце «Alliance Trophy-2015». 23.45 Еўрапейскі покерны тур.

АНТ

АНТ

7.00 «Наша раница». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.05 Маст. фільм «Страчанае Раство». 11.10 Маст. фільм «Калядны анёл». 12.55, 16.20 Серыял «Навагодні пярэпалах». 16.15, 20.55 Навіны спорту. 17.05 Маст. фільм «Палярны рэйс». 18.45 Меладрама «Мой хлопец — анёл». 21.05 «Голас». 23.05 «Што? Дзе? Калі?» у Беларусі». 0.40 «Легенды Live». «Bryan Adams».

СТБ

СТБ

6.30 Маст. фільм «12 калядных жаданняў». 8.00 «Чыстая праца». 8.45 Маст. фільм «Настаўнік года». 10.40 «Абед па раскладзе». 11.10, 0.00 Мюзікл «Нябесныя ластаўкі». 13.30, 16.30, 19.30 «24 гадзіны». 13.40 Фэнтэзі «Гары Потэр і філасофскі камень». 16.40 Фэнтэзі «Гары Потэр і тайны пакой». 19.55 «СТБ-спорт». 20.00 Канцэрт каманд Вышэйшай лігі КВЗ.

13.30 Watts! Спецыяльны кастрычніцкі выпуск. 14.30 Watts! Спецыяльны лістападаўскі выпуск. 15.30 Watts! Спецыяльны снежаньскі выпуск. 16.30, 21.30 Біятлон. Кубак свету. 17.00, 1.30 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету. 19.00 Тэніс. Australian Open. Лепшыя моманты. 20.00 Біятлон. Лепшыя моманты. 21.00, 23.00 Веласпорт. Джыра д'Італія. Лепшыя моманты. 0.00 Веласпорт. Класіка. Лепшыя моманты. 1.00 Конны спорт. «Перавага коней». 1.15 Акадэмія GT. Аўтаспорт. 3.30 24 гадзіны Ле-Мана. Лепшыя моманты.

КОМЕДИЯ

КАМЕДИЯ

6.00, 9.40, 3.00 Серыял «Былыя». 6.25 Камедыя «Амаль замужам». 8.00 Камедыя «Няголены нянь». 10.30 Камедыя «Лілі Давід». 12.20 Камедыя «Дублёр». 14.00, 14.50, 15.40, 0.55, 5.45 Скетчком «Паміж намі». 14.20, 15.10 «Камедыянты (шоу)». 16.00 Камедыя «Востраў скарбаў». 17.50, 22.00 Серыял «Пакетная здзелка». 18.45 Камедыя «Гэта пройдзе, але калі?». 20.20 Камедыя «Два калядныя сабакі». 23.10 Камедыя «Усмешка Бога, або Чыста адэская гісторыя». 1.15 Камедыя «Прышэльцы 2: калідоры часу». 4.00 Камедыя «Прышэльцы».

ТВ3

ТВ3

6.00 М/ф. 9.30 «Падарожжа да Каляднай зоркі». Маст. фільм. 10.45, 23.00 «Нераскрытыя тайны».

21.35 Фантастыка «Галодныя гульні».

МІР

МІР

6.00 «180 хвілін». 9.00 «Любімыя акцёры». 9.35, 3.05 Маст. фільм «Старыя-разбойнікі». 11.15 Маст. фільм «Мая мама Снягурка». 13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок). 13.20 Серыял «Развод». 15.05 «Справы сямейныя». 16.20 «Сакрэтныя матэрыялы». 17.20 Серыял «Шчасліўчык Пашка». 19.25 Серыял «Пяшчотная зіма». 1—4 серыі. 22.55 Маст. фільм «Каралеўства крывых люстэркаў». 0.10 «Трымайся, шоубіз!» 0.40 Маст. фільм «Вяртанне мушкецёраў». 4.35 Маст. фільм «Музычная гісторыя».

БЕЛАРУСЬ РТР

РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раница Расіі». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.35 «Пакой смеху». 11.55 «Дзекабрысты. Выпрабаванне Сібір'ю». «Храбрыя сэрачам». «Хачу стаць выратавальнікам». 14.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. 15.30 «Прамы эфір». 17.30 «Наш чалавек». 18.20 Серыял «Каменская». 21.00 Серыял «Земскі доктар». 21.50 «Новая хваля-2015». Юбілейны канцэрт Валерыя Лявонцьева. 0.30 «Фінал Міжнароднай лігі КВЗ».

НТБ

НТБ—БЕЛАРУСЬ

5.55 «Астрапрагноз». 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 6.05 Серыял «Адвакат». 7.10 «Нашпажыўнагляд». Не дай сябе падмануць!

11.40, 3.40 «Звычайны чуд». Маст. фільм.

14.25 «Зорнасці на карысць». Дак. фільм. 16.00 «Анастасія». М/ф. 17.25, 0.45 «Тры шчаслівыя жанчыны». Маст. фільм. 21.10 «Сардэчна запрашаем, ці Суседзям уваход забаронены». Камедыя. 23.55 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.

TV 1000

ТВ1000

5.50, 14.20 Камедыя «Святло вакол». 7.40 Прыгоды «Кінг Конг». 10.45 Драма «Палёт даўжынёю ў жыццё». 12.20 Трылер «Улада страху». 16.10 Трылер «Брудныя гульні». 18.10 Меладрама «Развод па-амерыканску». 20.00 Меладрама «Крок наперад: Усё ці нічога». 21.55 Трылер «Жанчына ў чорным». 23.30 Фантастыка «Галодныя гульні: І ўспыхне полымя». 1.55 Драма «Гангстэр». 4.30 Драма «Лофт».

РУССКОЕ КИНО TV 1000

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Камедыя «Хлопец з Марса». 8.10 Трагікаедыя «Майстэрства жыць у Адэсе». 10.10 Драма «Орда». 12.40 Камедыя «Дэжа вю». 14.35 Камедыя «Кур'ер з «Раю». 16.15 Камедыя «Тата напракат». 18.00 Камедыя «Сябры сяброў». 20.20 Фантастыка «Форт Рос: У пошуках прыгод». 22.10 Баявік «На гульні». 0.00 Баявік «На гульні 2. Новы ўзровень». 1.35 Меладрама «Вораг нумар адзін». 3.15 Драма «Старэйшая жонка». 4.50 Камедыя «Мільён у шлюбным кошыку».

8.05 «Раница з Юліяй Высоцкай». 9.00 Серыял «Вяртанне Мухтара». 10.20 Серыял «Ляснік». 12.00 «Суд прысяжных». 13.20 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 13.45 «Справа густу». 14.15 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў». 16.20 Серыял «Ліцейны». 18.00 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу. 19.40 Серыял «Іншы маёр Сакалоў». 23.15 Маст. фільм «Адзін дзень». 0.55 «Большасць». Ток-шоу. 1.50 Серыял «Шэрыф».

3 МОЙ

8 КАНАЛ

7.00, 14.05, 19.40, 21.05, 23.50 «Надвор'е». 7.05, 10.15, 16.00 Мультпэрад. 7.30, 19.45 «Каляды з героямі серыяла». 8.30, 19.30 Серыял «Каханне імператрыцы». 9.35, 10.45, 13.50, 15.45, 18.25, 19.30, 21.00 «Хатняя крама». 9.50 Дак. фільм «Каляды». 11.00 Баявік «Моцны арэшак». 12.50 «Кінаблэкнот». 13.10 Серыял «Героі». 14.10 Серыял «Палюбоўніцы». 16.30 «Адшукваецца адпачынак». 17.00 Меладрама «Калядная пярэчка».



20.50 «Вечарніца». 21.10 Камедыя «Чатыры Раства». 22.50 «Хобі+TV». Рэаліці-шоу «Свой фермер».

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

NATIONAL GEOGRAPHIC

6.00, 11.00, 22.30 Сканеры старажытнага свету. 6.50, 13.45 Гульні розуму. 7.10 Папулярная навука. 7.35, 13.20 Навуковыя недарэчнасці. 8.00 Ледзяная дарога. 8.45 Непакорлівы востраў. 9.30, 14.10, 19.30 Незвычайныя здабычы. 10.20, 14.50, 20.15 Тэхаскі ўлоў. 12.35 Будаўнічая ліхаманка. 15.40, 17.10 Навука будучыні. 16.25 Самыя дзіўныя ў свеце. 18.00 Прырў. 18.40 Сучасныя расследаванні. 21.00, 0.45 Шэкклан. 22.10, 1.35 Тайны гісторыі. 23.15 Эвакуацыя Язмі. 0.00, 2.15 Расследаванні авіякатастроф. 3.00 Паметраныя асы вайны. 3.45 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха. 4.30 Наступнае мегацунамі. 5.15 Даследчык 2.0.

Discovery CHANNEL

DISCOVERY

8.00, 12.30 Ідрыс Эльба: без тармазоў. 8.50, 1.00 Дынама — неверагодны ілюзіяніст. 9.45, 14.20, 21.30 Як гэта ўстроена? 10.10, 14.45, 21.00 Як гэта зроблена? 10.40, 17.05 Гаражнае золата. 11.35, 7.10 Выжыць разам. 13.25, 6.25 Нябачныя светлы. 15.15, 5.35 Дарожныя каўбоі. 16.10, 3.00 Махінатары. 18.00 Мяцежнікі ледзянога возера. 19.00 Залатая ліхаманка. 20.00 Хлопцы з Юкана. 22.00 Выжыць у дзікіх умовах. 23.00 Падарожжа ў невядомасць. 0.00 Монстр Мака. 2.00, 4.50 Прапажы на продаж. 4.00 Маланкавыя катастрофы. 4.25 Сапраўдныя аферысты.